

# Аб аднаўленні пасеўных плошчаў і падняцці ураджайнасці ў калгасах Беларусі

Даклад Старшыні СНК ЕССР і санратара ЦН НП(б) Беларусі таварыша  
ПАНАМАРЭНКА П. Н. на рэспубліканскай партыйнай нарадзе 25 лютага 1946 года\*)

Таварышы!

Совецкі народ пасля перамогі над фашысткай Германіяй і Японіяй перайшоў да мірнай творчай працы, да ліквідацыі вынікаў няменскай акупацыі, да аднаўлення і развіція народнай гаспадаркі.

ных разбуранняў, учыненых немцамі ў народнай гаспадарцы Беларусі, аднаўленчыя работы ў нас павінны мець велізарны маштаб, а праца—вялікае напружанне.

Няма сумнення, што пры той дапамозе,

пранта, пры 55,8 процентах ў Расіі, у 1900 г.—61,9 пры 59,5 процентах ў Расії.

Мінская губерня па колькасці разароўшыхся сялян, пайшоўших да кулакоў і памешчыкаў у батрактва, зімала першое месца ў дарэволюцыйнай Расіі.

Працоўнае беларускае сялянства гібелла ў галечы, цемры і голадзе. Іно было пагалоўна неісіменным. Армія жабракоў, калек і пяцька хворых запаўняла беларускія вёскі. Згодна перапису 1897 года, толькі ў Магілёўскай губерні налічвалася 1.078 чалавек сляпых ад нараджэння і 4.000 аслепшых пры жыцці. Балотная ліхаманка, каўтун і трахома з'яўляліся пастаяннымі спадарожнікамі вяскоўскага жыцця.

Малазямелле, нізкая ўраджаі, непасельтавы падаткі накладвалі адбітак на ўсю Беларусь, на ўсе бакі народнага жыцця—на жыллё, на быт людзей, іх здароўе, культуру, граматнасць.

Сяляне тысячамі вымушаны былі ўходзіць ад галечы з Беларусі. Падмічана, што за 50 год да рэвалюцыі з Беларусі разыйшліся па ўсюму свету ў пошуках лепшай долі больш 1.387 тысяч чалавек, не лічачи пайшоўших з імі дзяцей.

Уесь эпас народа, яго фальклор, казкі, быўны, пагаворкі запоўнены матывамі народнага гора.

Беларускія сяляне сваё становішча добра выказаў пагаворкай «Была ў вайке адна песня, ды і ту ту бядняк пераняў».

## Развіццё сельскай гаспадаркі Беларусі пры совецкай уладзе

У вінку перамогі Бастырчніцкай соцывалістычнай рэвалюцыі Беларусь атрымала сваю дзяржаўнасць. Быў дзікідаваны палітычны, эканамічны і нацыянальны гайд.

Беларуское сялянства атрымала мільёны зямлі, якая належала памешчыкам і буржуазіі, вызвалілася ад арэндных плачкоў памешчыкам, якія выплачваліся мільёнамі рублёў штогодна, пазбавілася ад пастаяннай пагрозы страшнай кабалы арэндаванай або купленай зямлі, атрымала прараз карыстания прыроднымі багаццімі зямлі, перайшоўші ва ўласнасць народа.

Пачалася эпоха палітычнага, культурнага, нацыянальнага развіція народа і росту яго матэрыяльнага добрабыту.

У БССР было арганізавана 337 дзяржаўных машина-трактарных станцый. На калгасных палах у 1940 годзе працавала 9.720 трактараў агульнай магутнасцю ў 392,1 тысячах конскіх сіл, што ў агульным балансе цягla калгасаў складала 57,9 процента.

Калгасная сельская гаспадарка мела 1.592 камбайні, 2.300 складаныя мадартары, 9.200 культиватораў і многія іншыя гаспадарчыя і ўборачныя машыны.

Ліквідацыя пераспалосіці і рапыянальнае землеўпарядкаванне павялічыло земельныя рэсурсы, палепшылі земельную гаспадарку, стварылі магчымасць прымянення машыннай тэхнікі, магчымасць вядзення гаспадаркі на высокай агратехніч-



Таварыш Сталін у сваёй прамове перад выбаршчыкамі Сталінскай выбарчай акругі гор. Масквы 9 лютага 1946 г., нарысаў праграму далейшага росту магутнасці савецкай дзяржавы і павышэння жыццёвага ўзроўню працоўных. Гэтая прамова знайшла гарачы вонгук і выклікала новыя творчы ўздым ва ўсім народзе. Адзінадцатым галаставаннем за кандыдатуру блока комуністай і беспартыйных совецкіх народ прадэміністраўстваў сваё адбэрэнне палітыкі комуністычнай партыі і сваю ражытасць ператварыў у жыццё сталінскія прадначартанні (апладысменты).

Разам з усім совецкім народам беларускі народ каваў магутнасць нашай Радзімы ў годы сталінскіх пяцігодак. У суроўы дні вайны беларускі народ прадэміністраўстваў нябачаў ў гісторыі адзінства, высокае ўсведамленне агульнанарадных інтарэсаў і ўнёс вялікі ўклад у справу перамогі над ворагам.

Цяпер сталінскія планы адкрываюць перад усім нашай краінай, перад Совецкай Беларуссю шляхі аднаўлення народнай гаспадаркі, разбуранай захопнікамі, і перспектывы далейшага яе росту і працвітання.

З прычыны велізарнейшых і паўсямес-

якую штодзённа аказвае Беларусі Саюзы ўрад і асабіста таварыш Сталін, мы хутка адновім народную гаспадарку Беларусі і створым нармальная ўмовы жыцця для насельніцтва.

Перад намі велізарны аўём аднаўленчых работ ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі. Нам нельга раскідвацца, распыляць нашы намаганні. Нам неабходна знайсці галоўныя пытанні аднаўленчых работ, каб, канцэнтравана вырашоючы іх, веспі паспяхова рэспубліку па шляху адраджэння і далейшага развіція гаспадаркі.

Нам неабходна знайсці шляхі хутчэйшага і рацыянальнага вырашэння галоўных пытанняў, узбройшы кадры правільнай метадалогіі аднаўлення.

Цэнтральны Камітэт БП(б) Беларусі склікаў гэту партыйную нараду з удзелам абласных і раённых партыйных і савецкіх кіраўнікоў, земельных работнікаў, степенілісту сельскай гаспадаркі, дзеячоў навукі: для таго, каб намеціц і абмеркаваць практычныя шляхі хутчэйшага аднаўлення сельскай гаспадаркі і павышэння ўраджайнасці ў калгасах БССР.

## Становішча сельскай гаспадаркі Беларусі да совецкай улады

Да рэвалюцыі беларуское сялянства знаходзілася пад жорсткім палітычным, эканамічным і нацыянальным гнётам царызма. Яно бязлітасна эксплуатавалася і прыгнітала рускім, польскім і беларускім памешчыкамі і капиталістамі. Беларуское сялянства ў сваёй большасці было пазбаўлена зямлі.

У дарэволюцыйнай Беларусі 4 тысячи памешчыкаў уладалі 66,5 процентах ўсёй зямлі, а 664.000 сялянскіх двароў мелі толькі 33,5 процента і прытым горшай зямлі. Пяць магнатаў—Вітгенштайн, граф Тышкевіч, граф Патоцкі, князь Радзівіл, князіня Гогенлое ўладалі больш чым двумя мільёнамі дзесяцін беларускіх земель.

Беззямелле і малазямелле, непасельнія падаткі і зверская эксплуатацыя з боку памешчыкаў і кулакоў абудзілі экстенсіўнасць сялянскай сельскай гаспадаркі і асуздзілі беларуское сялянства на галечу.

Сялянству Беларусі заўсёды нехапала зямлі, часта нехапала насення, нехапала копей, інвентару, а многім гаспадаркам нехапала ўсяго гэтага разам.

Памешчыкі ўладалі добрымі землямі, мелі аграномаў, сельскагаспадарчыя машыны і гной ад шматлікай жывёлы. Атрымлівалі добрыя ўраджай і ператваралі гэта ў дадатковыя сродак кабалы шырокіх мас сялянства. Сялянства Беларусі разараўліся. Пераважнай большасці сялян ніколі нехапала свайго хлеба да новага ўраджаю. Лебяды і мякіны былі звычайнім прыдаткам да хлеба. У пеўраджайных годы ад голаду выміралі пэўныя раёны.

«Селянін,—пісаў Ленін,—быў даведзен да жабрацкага ўзроўню жыцця: ён змяшчаўся разам з жывёлай, адзіваўся ў лахманы, харчаваўся лебядой. Сяляне галадалі храпічна і дзесяткамі тысяч паміралі з голаду і эпідэміі у часе пеўраджай, якія вирталіся ўсё часцей і часцей».

Згодна данных, прыведзеных В. І. Ленінам у яго кнізе «Развіціе капіталізма ў Расіі», у Беларусі сялянства было найбольш белым і прынечальнім. Працэс дыферэнцыяцыі і разарэння праходзіў тут інтэнсіўней, чым у другіх губерніях Расіі. У Беларусі бяднайшая частка сялянскіх гаспадараў (бліжэйшыя і залічныя каваем) у 1888 годзе складала 57,1 про-

цента, пры 55,8 процентах ў Расіі, у 1900 г.—61,9 пры 59,5 процентах ў Расії.

## З поўным тэкстам документа можна азнаёміцца ў бібліятэцы

\*) Друкунца па скарочанай стэнаграме.